

#eu4youth
#strongertogether



EaP | Eastern Partnership

ЕС ПАДТРЫМЛІВАЕ МАГЧЫМАСЦІ ПРАЦАЎЛАДКАВАННЯ І АКТЫЎНУЮ ГРАМАДЗЯНСКУЮ ПАЗІЦЫЮ МОЛАДЗІ ВА УСХОДНІХ КРАІНАХ-ПАРТНЁРАХ

ПАКЕТ ПА МОЛАДЗІ І АДУКАЦЫІ ДЛЯ КАНКРЭТНЫХ ЗМЕН ДА 2020 ГОДА І ЁЇ НАСТУПНЫ ПЕРЫЯД

Лепшыя перспектывы для моладзі ляжаць у аснове супрацоўніцтва ў рамках Усходняга партнёрства. Разам з шасцю краінамі-партнёрамі Еўрапейскі саюз імкнецца пашырыць магчымасці для вучобы, працы, паўнацэннага ўдзелу ў жыцці грамадства і рэалізацыі патэнцыялу маладых людзей.

У рэгіёне Усходняга партнёрства Еўрапейскі саюз выдзяляе для моладзі амаль **330 мільёнаў еўра** падтрымкі ў рамках **Пакета мер па моладзі і адукацыі на 2017-2020 гады**.

Чакаецца, што, дзякуючы **Новаму курсу для моладзі**, які быў прапанаваны Еўрапейскай камісіяй у сакавіку 2020 года ў якасці элемента палітыкі Усходняга партнёрства пасля 2020 года, за гэты перыяд вырастуць інвестыцыі ў моладзь.



АДУКАЦЫЯ, НАВУЧАННЕ І МАБІЛЬНАСЦЬ

Erasmus+: 210 мільёнаў еўра на рэгіён Усходняга партнёрства на 2014-2020 гады, што забяспечвае магчымасць удзелу ў праграмах абмену для больш за 80 000 маладых людзей, працаўнікоў моладзевых арганізацый, студэнтаў і выкладчыкаў:

- **стыпендыі для навучання ў Еўропе**
- **студэнцкія абмены**
- **Еўрапейскі корпус салідарнасці**
- **моладзевыя абмены**

Рэформа вышэйшай адукацыі: каля 65 мільёнаў еўра двухбаковай падтрымкі з боку ЕС у 2017-2020 гадах. Падтрымка спрыяе мадэрнізацыі і якасці сістэмы адукацыі.

eTwinning Plus: да 2020 года больш за 3 000 школ з усяго Усходняга партнёрства далучыліся да сеткі eTwinning Plus, больш за 7 700 настаўнікаў удзельнічаюць у абменах і ў мерапрыемствах па прафесійным развіцці.

Еўрапейская школа у Грузіі: адкрыты ў верасні 2018 года **цэнтр перадавога досведу** для школьнікаў з краін Усходняга партнёрства, якія атрымаюць міжнародна прызнаныя дыпломы. З улікам трэцяй групы навучэнцаў, што прыступіла да вучобы ў верасні 2020 года, у школе вучыцца 105 маладых людзей. Яны атрымліваюць шматмоўную і шматкультурную адукацыю, вывучаюць Усходняе партнёрства, ЕС і яго асноўныя каштоўнасці.



ЗАНЯТАСЦЬ І ПРАДПРЫМАЛЬНІЦТВА

EU4Youth: 43 мільёны еўра падтрымкі ЕС для рэгіёну УП на ўмацаванне **прадпрымальніцкага патэнцыялу** і развіццё **навыкаў для рынку працы** праз стварэнне **бізнес-інкубатораў** і **інавацыйных кластараў**, **ментарскіх схем**, **скіраваных на прадпрымальніцтва**, у тым ліку сацыяльнае, і **нефармальныя праграмы падрыхтоўкі для людзей з няпоўнай адукацыяй**.

У 2017-2019 гг. было запушчана **дзесяць буйных грантаў**, каб падтрымаць магчымасці працаўладкавання і прадпрымальніцкія якасці моладзі з **уразлівых груп**. 267 арганізацый з Усходніх краін-партнёраў удзельнічаюць у праектах **малых грантаў EU4Youth** па нарошчванні патэнцыялу.

Прафесійная адукацыя і навучанне (ПАН): каля 85 мільёнаў еўра двухбаковай дапамогі ЕС на 2017-2020 гг. каб развіваць **навыкі**, пашыраць **удзел прыватнага сектара ў прафесійнай адукацыі і навучанні**, мадэрнізаваць **кваліфікацыі і павысіць прывабнасць ПАН сярод моладзі**.

Еўрапейскі фонд адукацыі: супрацоўніцтва, спрыяючы **фармулёўцы мер палітыкі падтрымкі моладзі пры пераходзе да працоўнай дзейнасці**, вызначэнне **прыярытэтаў і падтрымка адпаведнай нацыянальнай моладзевай стратэгіі**.



УДЗЕЛ І ЛІДАРСТВА

На 4-ым **Моладзевым форуме Усходняга партнёрства** ў 2019 годзе абмяркоўвалі тэму «**Крытычнае мысленне праз медыяпісьменнасць і актыўны ўдзел**», а **віртуальны Моладзевы саміт УП 2020 года** садзейнічаў абмену ідэямі наконт прыярытэтных задач «**Новага курсу для моладзі**» пасля 2020 года.

Стыпендыяльная праграма УП для грамадзянскай супольнасці: падтрымка **лідараў грамадзянскай супольнасці з Усходніх краін-партнёраў ЕС для развіцця лідарскіх здольнасцей і навыкаў – 80 стыпендыяў з рэгіёну УП** за 2017-2020 гг.

Моладзевая стыпендыяльная праграма EU4Youth для грамадзянскай супольнасці: падтрымка **моладзевых арганізацый** і каля 460 **стыпендыяў** на шляху да іх актыўнага ўдзелу ў працэсе **распрацоўкі палітыкі**.

Еўрапейскі корпус салідарнасці: з 2018 года адкрыты для моладзі з суседніх краін ва ўзросце ад 18 да 30 гадоў.

Паслы еўрапейскай моладзі: больш за 700 **паслоў еўрапейскай моладзі** ўмацоўваюць супрацоўніцтва паміж моладдзю і моладзевымі арганізацыямі ЕС і яго Усходніх краін-партнёраў у рамках праекту «**Усходняе суседства ЕС**».

Сетка выпускнікоў EU4Youth: пабудаваная на энтузіязме і вопыце, **набытым дзякуючы праграмам неформальнай адукацыі**, сетка выпускнікоў розных моладзевых ініцыятыў ЕС спрыяе **большай уцягнутасці ўразлівай моладзі з Усходніх краін-партнёраў у жыцці іх мясцовых супольнасцей**, а таксама ў праграмы мабільнасці ЕС.

ПАДТРЫМКА МОЛАДЗІ Ў РОЗНЫХ СФЕРАХ

Ініцыятывы **EU4Business**, **EU4Innovation** і **EU4Digital** падтрымліваюць, сярод іншых, і маладых людзей у сферы прадпрымальніцтва, інавацый і лічбавых тэхналогій.

У бліжэйшы час: падтрымка маладых творчых талентаў у культурным сектары праз **EU4Culture**.

МАЛАДЫЯ ГАЛАСЫ З КРАІН УСХОДНЯГА ПАРТНЁРСТВА

АРМЕНІЯ



АЛА САГАМАНЯН

EU4Youth: Спрыянне занятасці і стабільнасці

"Я ніколі не думала, што праект змога так моцна паўплываць на маё жыццё. Маё жыццё змянілася, змяніўся лад мыслення і дзеяння, і я веру, што мой бізнес будзе расці і стане паспяховым".

АЗЕРБАЙДЖАН



ЗАУР УНСІЗАДА

EU4Youth: Нарощванне патэнцыялу

"Гэтая праграма сапраўды змяніла мой погляд на сацыяльнае прадпрымальніцтва, паказала, што важна рабіць тое, што прыносіць плён. Я б вельмі рэкамендаваў гэтую праграму тым, хто верыць у перамены".

БЕЛАРУСЬ




ГАННА ПІШЧЫК

Паслы еўрапейскай моладзі

"Для мяне самае галоўнае ў тым, што я пасол еўрапейскай моладзі — гэта магчымасць ствараць, здзяйсняць і ўдзельнічаць у мерапрыемствах, дзе можна падыліцца досведам і ідэямі з моладдзю ў Беларусі і па-за яе межамі".

ГРУЗІЯ



ДАВІД КІРЫЯ

Erasmus+ моладзь

"Я думаю, што ў моладзі ёсць імпэт, каб змяніць свет да лепшага, а Erasmus+ прапануе ўсе інструменты, каб гэта адбылося".

РЭСПУБЛІКА МАЛДОВА



КАНСТАНЦІН АРХІП

Еўрапейская школа
Усходняга партнёрства

"Школа дала мне ўнікальную магчымасць для росту, дзякуючы грунтоўнасці праграмы і пазакласнай дзейнасці. Я адчуў, што хачу пазітыўна ўплываць на сваё атачэнне, на грамадства, у якім я жыву, на ўвесь свет".

УКРАІНА



СТЭФАНІЯ МАРШАЛЕНКА

Стыпендыяльная праграма УП для грамадзянскай супольнасці

"Быць стыпендыятам УП - гэта рэальная магчымасць палепшыць лідарскія якасці, робячы карысную справу для грамадства сваёй краіны, і атрымаць бясцэнны досвед і веды ад прафесійных ментараў".

ДАВЕДАЦА БОЛЬШ:

ПАДТРЫМКА МОЛАДЗІ З БОКУ ЕС
www.euneighbours.eu/en/east/eu-in-action/youth

ERASMUS+
www.ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus

ЕўРАПЕЙСКИ ФОНД АДУКАЦЫІ
www.etf.europa.eu

ПРАГРАМА eTWINNING PLUS
www.plus.etwinning.net